





ВВОДКА НАРКАМЗЕМА БССР

В ходзе падрыхтоўкі калгасаў да веснавой сяўбы а раёнах БССР на 31 студзеня 1938 г. (у проц.)

Table with multiple columns showing agricultural statistics for various districts in the BSSR, including crop areas and livestock numbers.



У калгасе «Улада Советаў», Рэчыцкага раёна, вялікая ўвага звернута на якасьць засьпянага насення і яго захаваньне. НА ЗДЫМКУ: т. В. Ф. Фёдару — аграном МТС, Луніноў — старшыня дэпуцатскай групы калгаса, С. І. Тапічэў — ачлен раённага камітэту і Т. А. Астапенка — старшыня калгаса за правэркай насення ячменю пасля яго ачысткі.

ЗАВАЮЕМ ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ

Мінулы год для нашага калгаса быў годам вялікіх поспехаў. Добра ўжоная і рупліва апрацаваная зямля дала багаты ўраджай. У брыгадзе Віктара Савіцкага з двух гектараў аўса было атрымана па 25 пэнтнераў, з пяці гектараў пшаніцы таксама па 25 пэнтнераў, з ірэвэі гектараў жыта па 20 пэнтнераў. Амаль не меншы паказальнік ўраджайнасці мы атрымалі і па астатніх культурах.

Зарэчаны праца калгаснікаў пчохла алохана. Мы атрымалі працадзень, вага якога вышэй, чым ва ўсе папярэнія гады: па 5 кг. збожжа, 10 мтр. бульбы. Адно з разнавых калгаснікаў, напрыклад, Садоўскі Насер, у самі ахопы тры чалавекі працадзень, атрымалі на працягу аднаго толькі збожжа 360 пудоў. Кожны з членаў нашага калгаса жыве ў поўным дастатку.

Добры вынік гаспадарчага года акрылі калгаснікі па барацьбе за яшчэ большыя поспехі.

Падрыхтоўка да сяўбы мы пачалі загадзя. У першых чыслах снежня мы на праўленні, па сходах, у брыгадах і званнях з усімі калгаснікамі абмеркавалі абавязальствы на 1938 год. Улічваючы вопыт мінулага года і магчымасці, калгас паставіў задачу: дабіцца сярэдняга ўраджая гектара не менш 22 пэнтнераў збожжавых культур. Асобныя званні ўзялі яшчэ больш высокія абавязальствы. Напрыклад, званне Стася Пярэня рашыла атрымаць з пяці гектараў ячменю па 30 пэнтнераў з гектара.

Калгаснікі нашага калгаса выкалікі на сацыялістычнае спаборніцтва суседні калгас «Непераможны».

Пасенны фонд засьпяна ачышчаным праз трыфоль і потым праз трыер насеннем, правяреным на ўжоасць. Падрыхтавалі сельскагаспадарчы інвентар, каласы, зброю. Добра дагляданы коні, — усе ў нас сарэдзі і добрай упітанасці.

Добры вынік гаспадарчага года акрылі калгаснікі па барацьбе за яшчэ большыя поспехі.

Падрыхтоўка да сяўбы мы пачалі загадзя. У першых чыслах снежня мы на праўленні, па сходах, у брыгадах і званнях з усімі калгаснікамі абмеркавалі абавязальствы на 1938 год.

У калгасе «Вольная праца» паставілі перад сабой задачу працадзень тэж, каб абавязалі спаборнічаючы з ім калгас і дабіцца таго, каб сярэты працадзень вагаў не менш 5 кілаграмаў зерных, 10 мтр. бульбы і 2 кілаграмаў агародня.

У калгасе «Вольная праца» сярэты сярэты будзе праводзіцца выключна гатункова насеннем рамковай селекцыі. Сялікі адрамантаваны, заканчаныя рамонт інвентару. Па-стараханьску ідзе ачыстка насення — трыер працуе круглы суткі. На палюшні звызена 550 тон торфу, вывазжа яго працягваецца, 200 тон торфу будуць

скармлены пад яравыя. Брыгады сабра на ўжо 45 пнт. пшпелу і 25 пнт. курынага павету.

У сацыялістычнае спаборніцтва ўступілі паміж сабой усе 10 калгасных брыгад. Дагавары дэтална абмеркаваліся на брыгадных сходах, дзе калгаснікі ўносілі каштоўныя прапановы.

Першая брыгада (брыгадзір Агароднік Нікалай) у спаборніцтве з трэцяй брыгадай (брыгадзір Гарбачэнка Архіп) трымае пераўвядзе. Брыгада Агароднік паставіла асабліва задалы дабіцца ўраджаю зерных у 19 пнт. з гектара, 3 пнт. ільну і 300 пнт. бульбы. Гэта брыгада закончыла ачыстку насення і рамонт інвентару. Калгаснікі збожжа і вывозілі тэчаенне. Паставілі збожжа і Карыцяк, Мурчычкі на вывазцы торфу вывозяць норму па 300 пнт.

Вечарамі брыгадзіры ўсіх 10 брыгад калгаса «Вольная праца» збіраюцца ў канцылярню калгаса, падзяляюць вынікі работ за дзень, намячаюць план далейшай работы, пшпур матэрыял у калгасную насценную газету.

Значна павялічылася колькасць буйных укладуў. Так, напрыклад, на тэчэтак 1937 года мелася ўкладуў ад 1 тэс. рублёў да 3.000 руб. — 23 831 уклад і звыш 3.000 рублёў — 4.401 уклад.

26-га снежня 1937 года сповідаў 15 год іванаванні сацыялістычнае ачысткі. За гэты час ачышчаныя касы зьявіліся ў калгасе дзевяці працоўных, бо як ралі: вылікае сказаў Алегіеў Стыхану: «І алобын малако, і ачышчанае — зброя вялікай барацьбы за радаснае і шчаслівае жыццё».

675 ачышчак абслугоўваюць працоўных БССР.

ЗАМЕСТ АГЛЯДУ ДРУКУ

ЛЕСАВЫВАЗКАМ — ШТОДЗЕННУЮ ДАПАМОГУ

Асіпавіцкая райгазета за 9 студзеня аб становішчы лесавывазак паведамляе сваіх чытачоў, што

«У першы квартал 1938 года наш раён утупіў з 37 процантамі недавыканання ІV квартала лесавывазкі мінулага года».

Такое недавыкананне плана лесавывазак газета тлумачыць тым, што

«Рэд сельсаведаў і калгасаў у мінулым квартале абсалютна нічога не рабілі па выкананні лесавывазак».

І далей пералічваюцца такія сельсаведа, як Зборскі (выканаў план ІV квартала на 9,9 проц.), Заманскі (24,6 проц. лесавывазак). Тут-жа газета канстатуе:

«...Раённымі кіруючымі арганізацыямі адрэна яшчэ кіруючы лесавывазкамі».

Аднак такое становішча не выклікала трыфоль за выкананне плана лесавывазак ў рэдактара газеты тав. Гершмана, які толькі канстатаваў факты зрыву лесавывазак, але нічога не зрабіў для таго, каб на старонках газеты разгарнуць сапраўдную барацьбу за выкананне гэтага важнейшага дзяржаўнага задання.

Толькі праз 12 дзён — 21 студзеня — газета ўспамінае пра лесавывазкі, і пша ў трыпцінным тоне:

«Прайшло ўжо больш паловы студзеня — рашаючага месяца ў выкананні квартальнага і гадовага плана лесавывазкі... а лічыць і факты гавораць аб тым, што ў раёне няма трыфоль за выкананне важнейшага дзяржаўнага плана».

Пасля змяшчэння гэтай заметкі прайшло 11 дзён, і газета аб сённяшняга дню не зварулася да пытанняў лесавывазак. А між тым на 1 лютага гэтага года па Асіпавіцкаму раёну за студзень план першага квартала замест 40 проц. выканан толькі на 19,1 проц.

Не лепш справа з асвятленнем у другі ходу лесавывазак і лесавывазкі і па Ба-

УЗНЯЦЬ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЬ РАБОТЫ ВОЗЧЫКАЎ І ЛЕСАРУБАЎ

Будзейшы леспрамгас рэспублікі — Асіпавіцкі — на 1 лютага выказаў пераўвядзе план на загатоўках на 19,1 проц., на вывазцы на 30,7 проц. Механізацыя працоўных вывазца 4,7 тэс. кубаметраў — 19,6 проц. плана.

У леспрацу 50 проц. неабходнай колькасці лесарубуў і возчыкаў. Прадукцыя працы іх выключна нізкая. Замест норм 3,7 кубаметра на чалавека, фактычна зьбіраецца 2,8. Колькі палова за змену вывозіць 1,78 км. замест 2,17 па норме.

Безь добрай стаханавцы, якія сістэматычна перавыкаваюць сваю норму. Але іх вопыт не перадаецца іншым.

На работу ў лес вывозіць пшпелу. Як сістэма, кваліфікацыя лесарубуў скараца, ствараюцца на паласоўнай рабоце — аспавіцкая галля.

Зусім дрэнна паставілена працоўная дысцыпліна сярод шофераў і грузчыкаў. Аўтамабільны зьвязваюць у лес пшпелу. Бездзе пруглаў без уважлівых прычын. Рамонтныя брыгады не забяспечваюць кругласутачнай работы. Ацугавыя вялікі недахоп шофераў.

Безагледзяно да гэтага часу не выконваецца парадак на яравым і фураж для коней, якія працуюць на лесавывазках. Таксама не звыканна паштоўна ўраза Беларускага. Тавары як прадукцыя, так і прамаўленства на лесавывазкі не прысылаюцца.

Для павышэння прадукцыянасці лесарубуў неабходна леспрамгасу і трыфоль Лесбай узмацніць пшпелу ўчасткі майстры і дэжурныя, арганізацыя для іх курсу тэхнікуму, штодзённая інструкцыя пачатковым лесарубам.

На тэраўчных участках дэ гэтага часу асцугавыць сьвятло, а-за чаго пшпелу прадукцыянасць пшпелу машыны ўначы час, апрачэ таго бывае многа выпадкаў траўматызма.

Раённымі арганізацыямі ўсталявалі пераўвядзе чырвоны сьцяг для лепшых калгасаў. Леспрамгас зьвязалі прамаўленчы фонд для прамаўлення за дзятнінавае выкапанне пшпелу першага квартала.

У асцяўвядзе месачніку, які сьвіня пшпелу на лесавывазках і вывазцы, асцяўвядзе раённымі арганізацыямі і леспрамгас пшпелу мабілізацыя калгасныя масты на хутэйшае выкапанне ўзятых ім заданьняў па заключаных дагаворах.

Е. М. ЧЭРНЫХОУ.

ПАРУШАЮЦЬ ПРАЦОЎНАЕ ЗАКОНАДАЎСТВА

Фабрычны камітэт менскай фабрыкі «Комунар» працуе старым, бораўвядзе раённымі металамі. Неадарэзаныя сігналы раённых аб грубых парушэнні працоўнага законодаўства як па ахове працы, так і тэхнічнай безапэкаснасці астаюцца без увагі.

На фабрыцы не адзінаквы вымажкі, калі рабочыя працуюць звышнормова, а ў карнавальным паху — нават і ў выхадныя дні. Брыгада тав. Гарховіна працуе нават без... абезьпача перапынку. У гэтай брыгадзе асцяўвядзе на працы тав. Шмохіна не выдзе барацьбы з парушэнні ахове працы. Бездзе вымажкі, калі пшпелу працуюць на 7 і больш гадзін, і нават у начную змену, які было з палеткам Кудзіным. Фабрыка нікай барацьбы з гэтай безапэкаснасцю не выдзе. З прафсаюзным актывам і

грамадскімі інспектарамі па фабрыцы нікай работы не праводзіцца.

Фабрычны інспектар па ахове працы тав. Пшпелу ішчэ ні разу не асцяўвядзе інспектару, каб пшпелу ўказанні ў рабоце. Сам ён нікай мер па ахове працы і тэхнічнай безапэкаснасці не прымае, і гэта ў той час, калі ў гэтай галлі на фабрыцы пшпелу ненарэаўвядзе. У вараўвядзе адзінаквы мярка-пшпелунага пшпелу пшпелу ўся ў якас, што пагражае няшчаснымі выпадкамі.

Рабочы Шамакоўскі ў часе чысткі штампаванай машыны пшпелу сабе некалькі пшпелу. І гэта толькі таму, што тут звыканна, як правіла, чысткі машыны на-халу. Гэта яўна супярэчыць праўвядзе тэхнічнай безапэкаснасці. На фабрыцы асцугавыць дысцыпліна. Бездзе вымажкі, калі ў часе работы шпелу рабочыя асцяўвядзе бойкай, у выніку чаго азіх з іх, тав. Кучышчэ, пшпелуўся, унаў і аламаў сабе руку.

Усё яшчэ не хэітнічае душ. Хэі яго і адрамантавалі, але вада там бывае велікі раэка.

Трэба прадцвядзе да адказнасці зноўвядзе ў парушэнні працоўнага законодаўства.

БЕРЗІН.

УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДДЕЛ НАРКАМЗЕМА БССР.

АТРЫМАЕМ МНОГА ГАРОДНІНЫ

Ашым калгасе кожны год алобыя гародніны. Летась мы атрымалі 1,82 гектара 600 пэнтнераў, з 1,76 гектара—1050 пэнтнераў, з 0,5 гектара—225 пэнтнераў, з 0,5 гектара—225 пэнтнераў. Вручкі было засьпяна 1 гектар і 500 пэнтнераў. З азнаўвядзе сабрапа таксама 500 пэнт тур-3 плошчы ў 0,41 гектара ўзлі пэнтнераў пшпелу і з плошчы ў гектара—12 пэнт. пшпелу на і-

рэкординна ўраджаю гародніны. Для гэтага мы маем усе магчымасці.

Яшчэ з восні ўсё глеба, дзе будзці гародніны культуры, зыявае. Па сьпяна гародніны культуры, зыявае. Па сьпяна гародніны культуры, зыявае. Па сьпяна гародніны культуры, зыявае.

Насення гародніны культуру сьпяна і статковай колькасці. Пасенне лепшых гатункуў, вывазца ў сваім калгасе.

Раньняй восню мы казім з парнікоў шыбулю, ралас, раннія туркі, а таксама вырасіць расату ўсіх культур гародніны іля свайго калгаса.

Веснавую сяўбу сустраем добра пшпелу пшпелу і правядзе яе ўзора. Загруктаванымі і правядзе яе ўзора. Загруктаванымі і правядзе яе ўзора.

Ігнат ЗМІТРАЧОУ.

Брыгадзір гароднай брыгады калгаса «Гром», Будакашальскага раёна.

БАЛАНС КАЛГАСА „ЧЫРВОНЫ ХЛЕБАРОб“

112 гектараў, з якіх 86 гектараў пшпелу пшпелу. Ад рэалізацыі фруктуў у 1937 г. калгас атрымаў даходу 357.444 руб. Дыхадны ад малачнатаварнай фермы скла-дзеш 72.228 руб. Галавава выручка ад прадую гародніны культуру — 99.853 руб. Усёго даходу за 1937 г. калгас мае 587.917 руб.

Уначку студзеня ў калгасе пшпелу будаўвядзе млына, які будзе перапра-дуюць 15 тон зярна ў суткі. Млын буд-дуюць абслугоўваць і суседнія калгасы. Пшпелу абслугоўваць і суседнія калгасы. Пшпелу абслугоўваць і суседнія калгасы.

